

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б) Б, ЦВК і СНК БССР

№ 113 (6089)

20 мая 1938 г., пятніца

ЦАНА ТРОИ КОП.

На прайшоўшых учора з велізарным уздымам шматтысячных перадвыбарчых сходах працоўных Прамысловай, Молатаўскай і Дзяржынскай выбарчых акруг горада Менска кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР аднадушна вылучан любімы правадыр, лепшы друг беларускага народа вялікі Сталін і яго слаўныя баявыя саратнікі В. М. Молатаў і К. Е. Варашылаў.

Працоўныя сталіцы і ўсёй савецкай Беларусі аднадушна просяць кіраўнікоў партыі і ўрада таварышаў Сталіна, Молатава і Варашылава даць сваю згоду балатыравацца ў сацыялістычны парламент Беларусі. Гэтая згода будзе вялікім гонарам і шчасцем для ўсяго беларускага народа.



На перадвыбарчых сходах Прамысловай акругі г. Менска, дзе кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР вылучан таварыш Іосіф ВІСАРЫЕНАВІЧ СТАЛІН.

Фото Я. Салавейчыка.

## ПЕРШЫЯ КАНДЫДАТЫ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА

Велізарны ўдзельнік палітычнай і вытворчай актыўнасці мас перажывае аэраз Савецкай Беларусі. Якім выразным гэтага ўдзельнікам з'яўляюцца адбыўшыся ўчора сходы трох выбарчых акруг г. Менска — Прамысловай, Дзяржынскай і Молатаўскай, прысвечаныя вылучэнню кандыдатаў у Вярхоўны Савет БССР.

Гэты масавы шматтысячны сход выбарчых акруг з'явіўся сапраўды грандыёзнай дэманстрацыяй бязмежнай адданасці і агуртаванасці беларускага народа вакол сваёй роднай большэвіцкай партыі і любімага правадыра, бацькі і друга савецкага пролетарыята таварыша Іосіфа Вісарыянавіча Сталіна.

4 1/2 гадзіны дня... Сталіна орданоснай БССР прышла ў рух. З розных канцоў горада ідуць доўгія калоны рабочых прадпрыемстваў сталіцы, кроць байцы-чырвоаармейцы. Шматлікія плакаты і лозунгі выкаваюць поўную гатоўнасць працоўных аддаць сваю сілу на заваяванне новых вялікіх перамог ва славу любімай радзімы, ва славу вялікага савецкага народа, гатоўнасць і надзейнасць пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна, граміць і да канца выкароўваць адрэінаў і прадаўжэнняў — траціцкіх-бухарынскіх і нацыянал-фашысцкіх бандытаў, гатоўнасць усмертна мачаваць магульніцы вялікай радзімы Савецкай.

На ўсё трох аб'яднаных сходах, якія адбыліся ў розных канцах Менска, як і на тысячых перадвыбарчых сходах у рабочых, калгасніках, працоўнай інтэлігенцыі ў шматлікіх гарадах, мястэчках і вёсках рэспублікі, першыя гарачыя словы любові і адданасці былі накіраваны да таго, хто з'яўляецца нашым сонцам, нашай радасцю, хто ўвасобіла ў сабе вянучу чалавечы, хто вынеў з няволі і прынёс шчасце ўсім народам нашай радзімы, хто згуртаваў іх у адну дружную, песную сям'ю роўнапраўных, свабодных народаў, пад чым кіраўніцтвам пабудавана сацыялістычнае грамадства на адной шоста частцы зямнога шара. Думкі і пачуцці сцягнуў у адзін уздым перадвыбарчых сходаў былі накіраваны да самага вялікага, самага блізкага, самага роднага і любімага чалавека — да Іосіфа Вісарыянавіча Сталіна. Яго, найвялікшага гена рэвалюцыі, працоўнага БССР вылучаюць сваім першым кандыдатам у дэпутаты сацыялістычнага парламента Савецкай Беларусі. Яго, гварца самай дэмакратычнай у свеце Канстытуцыі, гварца беларускай дзяржаўнасці, з велізарным удзелам вылучылі сваім кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР бліжэйшага саратніка таварыша Сталіна, палкага барацьбіта за камунізм, главу савецкага ўрада Вячаслава Міхайлавіча Молатава.

Адданыя сходы рабочых, інжынераў, тэхнікаў, служачых заводаў і фабрык, уваходзячых у Молатаўскую выбарчую акругу г. Менска, вылучылі сваім кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР лепшага абароны, легендарнага палкаводца, авіянага славаі перамога, першага маршала Савецкага Саюза, вернага сталінскага саратніка, дэпутата Вярхоўнага Савета СССР ад г. Менска

Аб'яднаны сходы рабочых, інжынераў, тэхнікаў, служачых заводаў і фабрык, уваходзячых у Молатаўскую выбарчую акругу г. Менска, вылучылі сваім кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР лепшага абароны, легендарнага палкаводца, авіянага славаі перамога, першага маршала Савецкага Саюза, вернага сталінскага саратніка, дэпутата Вярхоўнага Савета СССР ад г. Менска

Аб'яднаны сходы рабочых, інжынераў, тэхнікаў, служачых заводаў і фабрык, уваходзячых у Молатаўскую выбарчую акругу г. Менска, вылучылі сваім кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР лепшага абароны, легендарнага палкаводца, авіянага славаі перамога, першага маршала Савецкага Саюза, вернага сталінскага саратніка, дэпутата Вярхоўнага Савета СССР ад г. Менска

Таварышу Нікалаю Міхайлавічу ШВЕРНІКУ  
Цэнтральны Камітэт ВКП(б) у званне Вашага пацідзесцігоддзя шле Вам — старому большэвіку з гварцы Леніна — сваё палкае прывітанне.  
Цэнтральны Камітэт ВКП(б) жадае Вам многіх год пладатворнай работы на карысць нашай партыі і працоўных Савецкага Саюза.

Клімента Ефрэмавіча Варашылава. Выказваючы волю ўсяго беларускага народа, удзельнікі сходаў звярнуліся да таварышаў Сталіна, Молатава і Варашылава з просьбай аказаць высокае давер'е працоўным Савецкай Беларусі і даць сваю згоду балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР.

Перадвыбарчыя сходы адбываюцца зараз па ўсёй тэрыторыі Савецкай Беларусі. Рабочыя, калгаснікі, інжынеры, тэхнікі, навуковыя работнікі, настаўнікі, камандзіры і байцы з найвялікшай адданасцю вылучаюць сваімі кандыдатамі ў дэпутаты вялікага правадыра народаў таварыша Сталіна, яго бліжэйшага саратнікаў, а таксама лепшых стажанаўцаў прамысловасці і сельскай гаспадаркі БССР, заваяваўшых сваёй узорнай працай усеагульную любоў і павагу.

Цяжкія згуртаванні вакол партыі Леніна—Сталіна, вакол свайго любімага правадыра таварыша Сталіна, з велізарным перамогамі на ўсіх узроўнях сацыялістычнага будаўніцтва ідзе беларускі народ да выбару свайго вярхоўнага органа ўлады — Вярхоўнага Савета рэспублікі.

Які ж быў раней беларускі народ? Аб гэтым гаварылі працоўныя на перадвыбарчых сходах, аб гэтым пісалі калгаснікі калгаса імя ВВА ў сваім пісьме да калгаснікаў Савецкай Украіны. Беларускі народ па працягу вякоў быў пазбаўлены сваёй дзяржаўнасці, усляжы палітычных праў, свайго мовы і культуры. З пакалення ў пакаленне стачаў народ пад гнётам польскіх панноў, парскіх сатрапаў, памешчыкаў і капіталістаў, царюў ад куцарскай кабылы і народ марыў аб шчасці, аб свабодным жыцці, аб культуры для сваёй сям'ёй і дачок. Аб гэтым часціні ён склаў легенды і казкі.

Сваё шчасце беларускі народ заваяваў пры дапамозе вялікага рускага народа, пад кіраўніцтвам большэвіцкай партыі, пад вялікім імем Леніна і Сталіна. Сваё шчасце народ заваяваў у жорсткай барацьбе з беларускімі акупантамі, з траціцкімі-бухарынскімі і нацыянал-фашысцкімі бандытамі.

Цяпер савецкая Беларусь — пераможная орданосная рэспубліка, роўная сярод роўных у шчаслівым сузор'і народаў нашай любімай радзімы, магутны фарпост на рубяжы з капіталістычным Захам. Квітнее сацыялістычнае прамысловасць і сельская гаспадарка рэспублікі. Квітнее культура, сацыялістычная па амету і нацыянальная па форме. У кожнай дом — да рабочага, да служачага, да калгасніка, да савецкага інтэлігента — прышло радаснае, шчаслівае, забяспечанае жыццё. Усе гэтыя перамогі замацаваны ў вялікай Сталінскай Канстытуцыі — хартыі волі і шчасця вялікага народа. Гэтымі перамогамі беларускі народ абавязан партыі Леніна—Сталіна, мудрасці правадыра народаў таварыша Сталіна, дапамозе роўнай савецкай улады. Вось чаму такая бязмежная любоў беларускага народа да большэвіцкай партыі, да свайго правадыра і лепшага друга таварыша Сталіна.

Працоўныя БССР будуць шчаслівы аддаць свае галасы за роднага правадыра народаў, роднага і любімага бацьку і настаўніка таварыша Сталіна, за яго бліжэйшага і слаўнага саратнікаў, за лепшых людзей Савецкай Беларусі, за кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і беспартыйных, за тых, хто ва ўсім сваім жыцці, ва ўсёй сваёй рабоце бярэ прыклад з незабытнага вялікага Леніна.

Цэнтральны Камітэт ВКП(б) у званне Вашага пацідзесцігоддзя шле Вам — старому большэвіку з гварцы Леніна — сваё палкае прывітанне.  
Цэнтральны Камітэт ВКП(б) жадае Вам многіх год пладатворнай работы на карысць нашай партыі і працоўных Савецкага Саюза.

## ПРАМОВА ТАВАРЫША СТАЛІНА НА ПРЫЁМЕ У КРЭМЛІ РАБОТНІКАЎ ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЫ 17 мая 1938 года ТАВАРЫШЫ

Давольце агаласіць тост за навуку, за яе працвітанне, за здароўе людзей навукі.

За працвітанне навукі, той навукі, якая не адгароджваецца ад народа, не трымае сябе ўдалі ад народа, а гатова служыць народу, гатова перадаць народу ўсе заваяванні навукі, якая абслугоўвае народ не па прыму, а добраахвотна, з ахвотай (Апладысменты).

За працвітанне навукі, той навукі, якая не дае сваім старым і прызнаным кіраўнікам самазадаволена замыкацца ў шкарлупу жрачоў навукі, у шкарлупу мананалістаў навукі, якая разумее сэнс, значэнне, усцяіле саюза старых работнікаў навукі з маладымі работнікамі маладымі сіламі нашай радзімы і дае ім магчымасць заваяваць вяршыні навукі, якая прызнае, што будучыня належыць моладзі ад навукі (Апладысменты).

За працвітанне навукі, той навукі, людзі якой, разумеючы сілу і значэнне ўстанавіўшыся ў навуцы традыцыі і ўмеўшы выкарыстоўваць іх у інтарэсах навукі, усё-ж не хочуць быць рабамі гэтых традыцый, якая мае смеласць, рашымасць ламаць старыя традыцыі, нормы, устаноўкі, калі яны становяцца ўстарэлымі, калі яны ператвараюцца ў тормаз для руху наперад, і якая ўмеє ствараць новыя традыцыі, новыя нормы, новыя устаноўкі (Апладысменты).

Навука ведае ў сваім развіцці нямаю мужных людзей, якія ўмею ламаць старае і ствараць новае, не глядзячы ні на якія перашкоды, напераконт усюму. Такія мужы навукі, як Галілей, Дарвін і многія іншыя, — агульнавядомыя. Я хацеў-бы спыніцца на адным з такіх карыфеў навукі, які з'яўляецца разам з тым найвялікшым чалавекам сучаснасці. Я маю на ўвазе Леніна, нашага настаўніка, нашага выхавальца (Апладысменты). Успомніце 1917 год. На падставе навуковага аналізу грамадскага развіцця Расіі, на падставе навуковага аналізу міжнароднага становішча Ленін прышоў тады да вываду, што адзіным выхадом са становішча з'яўляецца перамога сацыялізма ў Расіі. Гэта быў больш чым нечаканы вывад для многіх людзей навукі таго часу. Плеханаву, адзіна з выдатных людзей навукі, з пагардай гаварыў тады аб Леніне, сцвярджаючы, што Ленін знаходзіцца «в бреду». Іншыя, не менш вядомыя людзі навукі, сцвярджалі, што «Ленін звар'яцеў», што яго належыла-б схваць куды-небудзь падалей. Супроць Леніна вылі тады ўсе і ўсякія людзі навукі як супроць чалавека, разбураючага навуку. Але Ленін не пабаяўся пайсці супроць цяжэння, супроць коснасці. І Ленін перамог (Апладысменты).

Вось вам узор мужа навукі, смела выдучага барацьбу супроць устарэўшай навукі і пракладваючага дарогу для новай навукі.

Бывае і так, што новыя шляхі навукі і тэхнікі пракладваюць ча сам не агульнавядомыя ў навуцы людзі, а зусім невядомыя ў навуку новыя людзі, простыя людзі, практыкі, наватары справы. Тут за агульным сталом сядзяць таварышы Стаханаву і Пяпаніну. Людзі, невядомыя ў навуковым свеце, не маючыя вучоных ступеняў, практыкі сваёй справы. Але каму невядома, што Стаханаву і стаханавуцы ў сваёй практычнай рабоце ў галіне прамысловасці апракнілі існуючыя нормы, устаноўленыя вядомымі людзьмі навукі і тэхнікі, які ўстарэўшы і ўвіль новыя нормы, адпавядаючы патрабаванням сапраўднай навукі і тэхнікі? Каму невядома, што Пяпаніну і пяпаніныцы ў сваёй практычнай рабоце на дрэйфуючай крызе мімаходам, без асобнай цяжкасці, апракнілі старае ўяўленне аб Арктыцы, які ўстарэўшае і ўстанавілі новае, адпавядаючае патрабаванням сапраўднай навукі? Хто можа адмаўляць, што Стаханаву і Пяпаніну з'яўляюцца наватарамі ў навуцы, людзьмі нашай перадавой навукі?

Вось якія яшчэ бываюць «цуды» ў навуцы.

Я гаварыў аб навуцы. Але навука бывае ўсякая. Тая навука, аб якой я гаварыў, называецца перадавой навукай.  
За працвітанне нашай перадавой навукі!  
За здароўе людзей перадавой навукі!  
За здароўе Леніна і ланізма!  
За здароўе Стаханавы і стаханавуцаў!  
За здароўе Пяпаніна і пяпанінаў! (Апладысменты).

## ПРЫЁМ У КРЭМЛІ УДЗЕЛЬНІКАЎ ПЕРШАЙ УСАЕСАЮЗНАЙ НАРАДЫ РАБОТНІКАЎ ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЫ

На прыёме прысутнічалі таварышы І. В. Сталін, В. М. Молатаў, Л. М. Нагановіч, К. Е. Варашылаў, М. І. Налінін, А. І. Мікаян, В. Я. Чубар, А. А. Жда наў, Н. І. Ежову.

Чатыры дні прадаўжалася ў Маскве Першая Усаесаюзная нарада работнікаў вышэйшай школы, у якой прымаў удзел віднейшыя прадстаўнікі савецкай навукі.

Вечарам 17 мая, у Вялікім Крэмлёўскім Палацы, адбыўся прыём удзельнікаў нарады, вядомыя Цэнтральным Камітэтам ВКП(б) і ўрадам СССР. Бурнай авашыяй сустрэлі сабраўшыся таварышы І. В. Сталіна, В. М. Молатава, Л. М. Кагановіча, К. Е. Варашылава, М. І. Налініна, А. І. Мікаяна, В. Я. Чубара, А. А. Жданова, Н. І. Ежова.

З прамовамі выступілі Старшыня камітэта па справах вышэйшай школы Кафтанаву, студэнтка Маскоўскага біялагічнага інстытута т. Макарава, дырэктар Маскоўскага нафтавага інстытута акадэмік І. М. Губкін, прафесар Томскага індустрыяльнага інстытута т. Усаў, дэпутат Вярхоўнага Савета СССР праф. Абрамову, дырэктар Азербайджанскага індустрыяльнага інстытута т. Агабабаў, дырэктар Харкаўскага планаванага інстытута т. Бурнаў, дырэктар Маскоўскага скуразнага інстытута т. Зайночкоўскі, дырэктар Тбіліскага медыцынскага інстытута, дэпутат

## ПРАМЫСЛОВАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГА Г. МЕНСКА

УЧОРА НА АБ'ЯДНАНЫМ ПЕРАДВЫБАРЧЫМ СХОДЗЕ РАБОЧЫХ, ІНЖЫНЕРЫ, ТЭХНІКІ І СЛУЖАЧЫЯ МАШЫНАБУДАЎНІЧАГА ЗАВОДА ІМЯ ВАРАШЫЛАВА, СКУРЗАВОДА «БОЛЬШЭВІК», КАНДЫЦЕРСКАЯ ФАБРЫКІ «КОМУНАРКА», ДРАЖДЖАВОГА ЗАВОДА «ЧЫРВОНАЯ ЗАРА», МЕНСКАЯ АУТАРАМОНТАЙ СТАНЦЫ, МГЭС-2, СПІРТЗАВОДА, БАЙЦЫ, КАМАНДІРЫ І ПАЛІТРАБОТНІКІ Н-СКОЙ ЧАСЦІ НАМЕЦІЛІ КАНДЫДАТАМ: У. ДЭПУТАТЫ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР

## Іосіфа Вісарыянавіча СТАЛІНА

На сходзе прысутнічала 8.000 чалавек.

Надзвычайна, радасна і вялебна быў напоўнен учора гарадскі Парк культуры і адпачынку імя Горкага. 8.000 рабочых, работніц, інжынераў і служачых прадпрыемстваў, якія ўваходзяць у Прамысловую выбарчую акругу г. Менска, — заводаў імя Варашылава, «Большэвік», фабрыкі «Комунарка», завода «Чырвоная зара», Аўтарамонтнай станцыі, МГЭС-2, спіртзавода, байцоў, камандзіраў і палітработнікаў Н-скай часці, сабраліся сюды на аб'яднаны перадвыбарчы сход. Сход алрэў старшыня оргбюро Сталінскага райсавета тав. Любіч.

Першым выступае майстар машынабудавальнічага завода імя Варашылава таварыш В. В. Лоската. У сваёй гарачай прамове ён выказаў агульную думку і пажаданне ўсіх удзельнікаў схода: — Я, з пачуццём вялікай гордасці і радасці, сёння ад імя рабочых, інжынераў, тэхнікаў і служачых завода імя Варашылава вылучаю першым кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР лепшага друга беларускага народа, вялікага маршала камунізма Іосіфа Вісарыянавіча Сталіна, імя якога нахвляе нас на новыя і новыя перамогі на гераічных палігні ў справе пабудовы камунізма.

Бурнымі апладысмантамі сустракае сход гэту прапаганду. Доўга грывіць

## ПРАМОВА ТАВ. В. В. ЛОСКАТА

(Майстар машынабудавальнічага завода імя Варашылава).

Таварышы! Сёння мы сабраўшыся на аб'яднаны перадвыбарчы сход групы прадпрыемстваў Прамысловай выбарчай акругі, прысвечаны вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР, — першыя свае думкі і словы гарачай любові і беззаветнай адданасці, — аяртаем да таго, хто аддае ўсё сваё жыццё, свой генаі, сваю мудрасць на блага, нашай вялікай неяснянай радзімы сацыялізма, хто даў нам самую дэмакратычную ў свеце Канстытуцыю — да нашага роднага і любімага Іосіфа Вісарыянавіча Сталіна (бурныя апладысменты, вопілічы «ура») пад кіраўніцтвам якога народы вялікага Савецкага Саюза дабіліся высялага, замужнага і культурнага жыцця.

Шчаслівы беларускі народ бязмежна аддан таварышу беларускай дзяржаўнасці, любімому Сталіну, пад кіраўніцтвам якога Беларусь, у мінулым прыгнечаная калонія рускага царызма, ператва-

рваючыся авашыя і прывітаньня выклічы ў гонар вялікага правадыра народаў, любімага і роднага Сталіна.

Адзін за адным выступаюць на сходзе: тэхнік фабрыкі «Комунарка» тав. С. Р. Бляхер, палітрук Н-скай часці тав. Л. М. Назаренка і майстар менастага скуразавода «Большэвік» камсамolec тав. Г. М. Шалто.

Гарачым савецкім патрыятызмам прасякнуты ўсе прамовы. У іх выкаваны пачуцці бязмежнай любові і адданасці беларускага народа да большэвіцкай партыі і вялікага Сталіна, прывітаньня і гатоўнасць яшчэ больш умацоўваць сталінскі блок камуністаў і беспартыйных, яшчэ вышэй падняць сіль стыханаўскага руху і сацыялістычнага спаборніцтва, яшчэ больш умацоўваць заходнія граніцы вялікага Савецкага Саюза.

Сход аднадушна, пад бурныя доўга неамаўляючыя апладысменты пасля прывітаньняў тэлеграму вялікаму Сталіну.

У сваёй пастанове ўдзельнікі схода прасяць вялікага правадыра народаў, любімага і роднага Іосіфа Вісарыянавіча Сталіна даць сваю згоду балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Прамысловай выбарчай акрузе горада Менска.

Тройчы прэзэрэныя, закліктыя ворагі народа — траціцкі, бухарынскі і нацыянал-фашысцкія маравуцы хвельці адбаралі у нас наша шчаслівае і радаснае жыццё. Яны рыхтаваліся прадаць нашу квітнюючую Савецкую Беларусь германам-польскаму фашызму, яны хацелі вярнуць выгнанных намі памешчыкаў і капіталістаў і надзець на нас рабекае яромо эксплуатацыі, галечы і голду.

Польды фашысцкі галы праціліліся. Наша слаўная савецкая разведка ні чале з бліжэйшым саратнікам таварышам Сталіна — Нікалаем Іванавічам Ежовым свечаслова выкрыла і абясшодзіла да гэту гнусную банду наймітаў фашызма. Прэзэрэныя адрэіныя сёртны з тавару савецкай ямлі.

Мы нікому і нікому не дазволім адарваць наш Савецкую Беларусь ад яе маці — СССР.

Мы нікому не дазволім адбарць нашы вялікія заваяванні, запісаныя сталінскай рукою і вялікай Сталінскай Канстытуцыі перамогамі сацыялізма.

Таварышы, адзіна і нерарзыўна сям'я народаў шчаслівых і роўных Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Пад імям сонцам вялікай Сталінскай Канстытуцыі беларускі народ у адзінай сям'і з усімі народамі СССР ажыў радасным, поўнакроўным жыццём шчаслівых тружанікаў сацыялістычнай радзімы.

Таварышы, усім гэтым мы абавязаны вялікай партыі Леніна—Сталіна, якая вымудзе нас ад перамогі да перамогі. Вось чаму я з пачуццём вялікай гордасці і радасці сёння ад імя рабочых,

ПРАМЫСЛОВАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГА гор. МЕНСКА

Учора на аб'яднаным перадвыбарчым сходзе рабочыя, інжынеры, тэхнікі і служачыя машынабудаўнічага завода імя Варашылава, скурзавода „Большэвік“, кандзіцёрскай фабрыкі „Комунарка“, дражджавога завода „Чырвоная зара“, менскай аўтарамонтнай станцыі, МГЭС-2, спіртзавода, байцы, камандзіры і палітработнікі Н-скай часці намесці кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР

ЮСІФА ВІСАРЫЁНАВІЧА СТАЛІНА

ПРАЦЯГ ПРАМОВЫ тав. В. В. ЛОСКАТА

Інжынеру, тэхніку і служачыя завода імя Варашылава вылучаю першым кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР лепшага друга беларускага народа, вялікага маршала камунізма Юсіфа Вісарыёнавіча Сталіна (бурныя апладысы, крыкі «ура»)

Мы просім дарагога і любімага ўсім намі таварыша Сталіна даць сваю згоду балатарывацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Менскай Прамысловай выбарчай акрузе. (Бурныя апладысы, крыкі «ура»)

Таварышы, 26 чэрвеня, у гэты вялікі гістарычны дзень усенароднага тараства, мы ўсе прыдзем да выбарчых урвэй і аднадушна будзем галасавць за кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і беспартыйных, яшчэ раз прамамоструем сваю бялую магутнасць, сваё маральнае і палітычнае адзінства,

сваю адданасць і любоў да вялікага Сталіна, сваю непахісную волю і гаўнонасць змагацца пад кіраўніцтвам партыі Леніна — Сталіна за справу камунізма.

Няхай жыве несакрушальны сталінскі блок камуністаў і беспартыйных на прадатачных выбарах у Вярхоўны Совет БССР!

Няхай жыве наша слаўная камуністычная партыя большэвікоў — партыя Леніна—Сталіна!

Няхай жыве вялікая неразрыўная дружная сям'я народаў СССР!

Няхай жыве творац вялікай Канстытуцыі пераможцага сацыялізма, лепшы друг беларускага народа, наш першы кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР, геній чалавечы, наш любімы і родны Юсіф Вісарыёнавіч Сталін (Бурныя, доўгія незмаўкаючыя апладысы, воплічы «ура»)

ПРАМОВА тав. БЛЯХЕР

(Тэхнік кандзіцёрскай фабрыкі «Комунарка»)

Таварышы! У мінулым адсталая, пёмная, прыгнетая Беларусь пераварылася ў квітнёчы сад сацыялізма. Там, дзе былі непраходныя балоты, цяпер узвышаюцца гіганты — зводзілі фабрыкі. Калгасныя палі прыносяць багаты ўраджай. Наш беларускі народ спявае радасныя песні на сваёй роднай мове. Яго сыны і дочки вышлі на ў дзесятках, сотнях вышэйшых і сярэдніх навучальных устаноў. З кожным днём ўсё больш змажана і маршэчна жыве народ нашай любімай краіны Советуў. Гэта жыццё, гэта шчасце нам забяспечыла наша слаўная партыя Леніна—Сталіна. Гэта забяспечыла нам наш любімы, мудры Юсіф Вісарыёнавіч Сталін. (Бурныя апладысы, крыкі «ура»)

Таварышы, у гэты радасны час усе нашы думкі, словы любі і адданасці мы накіроўваем да таго, чым імя з'яўляецца сімвалам усіх нашых перамог, хто натхняе нас на новыя подвёгі, хто вучыць нас змагацца і перамагаць, хто з'яўляецца творац самай дэмакратычнай у свеце Канстытуцыі, хто высока нясе сцяг Маркса—Энгельса—Леніна і прывяла яго да поўнай перамогі камунізма ва ўсім свеце — да вялікага і

любімага Юсіфа Вісарыёнавіча Сталіна. (Бурныя апладысы, крыкі «ура»)

Таварышы, з велізарнай радасцю і любоўю рабочыя, работніцы, інжынерна-тэхнічныя работнікі і служачыя паўтаратысячнага калектыва фабрыкі «Комунарка» на сваім перадвыбарчым сходзе вылучылі кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР таго, хто няшчырна вялае магутныя савецкі народ да новых перамог, хто разам з вялікім Леніным стварыў нашу цудоўную Савецкую Беларусь, таго, чым імя боць сцяг вызвалення ўсяго чалавечтва, хто прынёс народам краіны Советуў жыццёнае і радаснае жыццё—нашага правядара, бацьку і друга роднага Сталіна. (Бурныя апладысы, воплічы «ура»)

Мы просім Юсіфа Вісарыёнавіча Сталіна даць сваю згоду балатарывацца па Прамысловай выбарчай акрузе г. Менска.

Няхай жыве наша слаўная камуністычная партыя большэвікоў!

Няхай жыве неперажыты сталінскі блок камуністаў і беспартыйных!

Няхай жыве вялікі правядар народаў — наш настаўнік, бацька і друг любімы Сталін! (Бурныя, доўгія незмаўкаючыя апладысы, воплічы «ура»)

ПРАМОВА тав. НАЗАРЭНКІ

(Палітрук Н-скай часці Беларускай Ваеннай Аіругі)

Таварышы! Да выбараў у Вярхоўны Совет Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі беларускі народ прыходзіць з велізарнай перамогаю ў справе сацыялістычнага будаўніцтва і росту нацыянальнай па форме і сацыялістычнай па аместу культуры.

Усіх гэтых перамог беларускі народ дабіўся пры дапамозе рускага рабочага класа, пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна, пад неперажытым кіраўніцтвам вялікага правядара, працоўных усёго свету, лепшага друга беларускага народа, роднага і любімага Юсіфа Вісарыёнавіча Сталіна. (Бурныя апладысы, крыкі «ура»)

Мы поўны вялікай гордасці за сваю шчасліваю, цудоўную радзіму, якую рабочыя і працоўнае сялянства адстаялі ад усіх унутраных і знешніх ворагаў.

Падля ворагі беларускага народа, атаквалі банды наёмных шпіёнаў, дыверсантаў і забойцаў, прапалічныя пёў германска-польска-японскага фашызма, шарангоўчы, галадаеда, чарвяковы хадзілі забакіліцы свабодны беларускі народ, аддаць яго над яро полскага фашызма. Але нікому і ніколі не павярнуць кола гісторыі назад. Органы НКВД пад кіраўніцтвам сталінскага наркома Нікалая Іванавіча Ежова пры дапамозе ўсяго савецкага народа выкрылі і знішчылі асіныя гніды трацкіска-бухарынскай банды забойцаў.

Наша Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія, ачышчыўшы ад шайкі здраднікаў — тухачэўскіх, гамарніку, убарывічу, — як ніколі ўмацавалася, стала

неперажытым сцяг, яшчэ больш агуртавалася вакол камуністычнай партыі, вакол сталінскага ЦК, вакол вялікага Сталіна. (Бурныя апладысы, крыкі «ура») Чырвоныя камандзіры і байцы вывезлі авалодаючы баявой тэхнікай і беззаватна адданы сацыялістычнай радзіме, якая іх вырашыла і выхавала. Тысячы слаўных сталінскіх пітмаў, гордых сокалаў нашай краіны выхавала наша партыя ў Чырвонай Арміі, у савецкай авіяцыі, у марскім флоце.

Чырвоная Армія гатова па першаму закліку нашай партыі і ўрада, па закліку вялікага Сталіна, пад кіраўніцтвам слаўнага палкаводца, лепшага сталінска, маршала Савецкага Саюза Клімента Ефрэмавіча Варашылава (бурны апладысы, воплічы «ура») знішчыць фашысцкую галізіну там, адкуль яна ўздумае напасці на нас.

Фашызм будзе сцерты з твару зямлі! Па даручэнні чырвонаармейцаў, камандзіраў і палітработнікаў я прапую першым кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР вылучыць арганізатара сацыялістычнага перамог, твораца самай дэмакратычнай у свеце Канстытуцыі, лепшага друга беларускага народа і Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, вялікага правядара савецкага пролетарыята, роднага і любімага Юсіфа Вісарыёнавіча Сталіна. (Бурныя, доўгія незмаўкаючыя апладысы, воплічы «ура»)

Няхай жыве вялікі і неперажыты сцяг Маркса—Энгельса—Леніна—Сталіна!

Няхай жыве наш родны і любімы таварыш Сталін! (Бурныя, доўгія незмаўкаючыя апладысы, воплічы «ура»)

МАСКВА, КРЭМЛЬ

Юсіфу Вісарыёнавічу СТАЛІНУ

ДАРАГІ І ЛЮБІМЫ ЮСІФ ВІСАРЫЁНАВІЧ!

У дні, калі працоўныя Савецкай Беларусі актыўна рыхтуюцца да выбараў свайго першага сацыялістычнага парламента і намячаюць туды лепшых і лепшых, адданых сямю нашай шчаслівай радзімы, партыйных і непартыйных большэвікоў, — у гэтыя дні ўсе нашы мыслі і паўчці накіраваны да Вас, наш правядар, настаўнік і друг.

Мы, выбаршчыкі менскай Прамысловай акругі, рабочыя і работніцы фабрыкі і заводаў, інжынеры і тэхнікі, прадстаўнікі працоўнай інтэлігенцыі, добра памятаем праклятае мінулае нашай краіны, цяжкае і бесправасветнае жыццё працоўных горада Менска, былога захалунага губернскага горада, цэнтра «чарты айрэйскай аседласці».

Гэта быў горад куццоў, чыноўнікаў, дробных рамеснікаў і горад велізарных мас беднаты. На самым «буйным» прадпрыемстве прававала ў мінулае час не больш 200 чалавек рабочых і служачых. Баспрыкладная эксплуатацыя працоўных, сацыялізм і нацыянальны ўціск, паліцэйскае савадле, самадурства царскіх сатрапаў, затхлы і ядавіты паўцвіна крывікалізма, — ў такіх умовах працоўныя жыццё рабочых і ўсіх працоўных былога Менска.

Не ў інтарэсах мірскіх захрабятнікаў, не ў інтарэсах крывасосаў горада, яго былых «бацькоў», не ў іх інтарэсах было планізацыя аб добрабыце горада, аб паліпшэнні матэрыяльна-бытавога становішча яго працоўных. Вузікі, будніцы і крывыя вуліцы, поўраваленыя хібоўкі, далатонныя вопалправод і ровка, ні аднаго парадкачнага тэатра, — такое аблічча старога Менска.

Усё гэта канула ў небыццё. Старога Менска няма. Сёньня новы Менск, сталіна на нашай ордэнаснай рэспубліцы, прамысловы, культурны і ўпарадкаваны горад. Новыя фабрыкі і заводы, прагожыя клубы і бібліятэкі, трамвай, велічныя будынкі Дома Урада, Дома Чырвонай Арміі, палаца Піонеруў, тэатра Опери і Балета, Універсітэцкі гарадок, Дом друку, Клінічны гарадок і многае іншае — рашуча змянілі аблічча наша горада, зрабілі яго квітнёчым, непазнавальным. Усё гэта з'явілася парываўца за кароткі перыяд, за годы савецкай улады. Усё гэта з'явілася ў выніку ўпартай барацьбы працоўных за сацыялізм, у рэзультат велізарнай дапамогі нашай рэспубліцы ад народаў усёго Савецкага Саюза і ў першую чаргу ад вялікага рускага народа, у рэзультат правядзення ленінска-сталінскай нацыянальнай палітыкі, і рэзультат велізарнай увагі, якую аказвалі і аказваюць Вы, Юсіф Вісарыёнавіч, народам Савецкай Беларусі.

Усё, да апошняй пясчынкі зямлі на ўзроўняй трактарным пугам раллі, ад краю — у край, ад заходу — да ўсходу

Належыць майму маладому народу.

І скрозь над усім неабсяжым прасіятам

Жыццё пурпуровым абвешана сцягам. Дзе золатам радасці выштыты герб: У сонечных променах молат і серп.

І скрозь наша доля пад сцягам чырвоным

Авешана сталінскім мудрым законам. Дзе кожная літара — шчасцем для нас,

Гарыць, як крыштальна-агністы алмаз.

І гэты закон — вялікая Сталінская Канстытуцыя, геніяльным творацм лаской з'яўляецца Вы, Юсіф Вісарыёнавіч.

Мы жывем на заходняй граніцы Савецкага Саюза, у непасрэднай блізкасці да фашысцкіх дзяржаў, у капіталістычным акружэнні. У нашай памяці — крывавыя жахі кайзераўскай акупацыі, дым пажарышчаў, пені шпёнкі, вагі і штык беларускіх бандаўцаў, якія імкнуліся забакіліць свабодны беларускі народ, адабраць у яго найвялікшы асяваўнік Канстытуцыі. Пад Вашым асабістым, Юсіф Вісарыёнавіч, кіраўніцтвам беларускі народ і неперажытая Чырвоная Армія разграмілі ворагаў, прагналі іх з нашай зямлі.

Ворагі не пакідалі нас у спакоі. Яны падсымлялі да нас сваю подлую агентуру, трацкіска-бухарынскіх пёў, нацыянал-фашысцкіх бандаўцаў, шпіёнаў, дыверсантаў, якія прабавалі падарываць магутнасць савецкай дзяржавы, знішчыць велізарнейшы асяваўнік сацыялізма, занявоўца нашы герайчныя савецкія народы. Подлая змысла фашысцкіх мерзавцаў раскрыты, іх асіныя гніды выкарчаваны, фашысцае звырэ палапа ў надзейную большэвіцкую пастку. Так было. І так будзе. Зарукай нам у гэтым — няўсынная плынась усёго савецкага народа, слаўных органаў НКВД і іх адважнага кіраўніка, адважнага саратніка Вашага, Нікалая Іванавіча Ежова.

І мы абяцаем Вам, Юсіф Вісарыёнавіч, падвоіць і шатроіць нашу плынась, да канца выкарчываць змяніны рэшткі ворагаў. Мы абяцаем Вам, Юсіф Вісарыёнавіч, гурдымі сваімі ўсе, аж адзін, стаць на абарону вялікай нашай сацыялістычнай радзімы. Калі вораг аважыцца напасці на нашу зямлю, на нашы перамогі, на нашу мірную працу і на наша жыццё, таты

Мы сілы падвоім, мы храбраць шатроім, іх прагнаць мы іх-жа крывіём напоім.

Як вораг вышай арла не лятаць, Так вораг нашай зямлі не таптаць.

Просім Вас, дарагі Юсіф Вісарыёнавіч, ад імя 8 тысяч уэльскай аб'яднанага перадвыбарчага схода рабочых, інжынерна-тэхнічных работнікаў і служачых машынабудаўнічага завода імя Варашылава, скурзавода «Большэвік», кандзіцёрскай фабрыкі «Комунарка», швейнай фабрыкі імя Крупскай, завода «Чырвоная зара», Аўтарамонтнай станцыі, МГЭС-2, спіртзавода, байцоў, камандзіраў і палітработнікаў Н-скай часці — даць сваю згоду балатарывацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па менскай Прамысловай выбарчай акрузе.

Прыміце-ж, Юсіф Вісарыёнавіч, паказе нашае прывітанне ад усіх выбаршчыкаў менскай Прамысловай выбарчай акругі.

Прыміце гарачыя нашы пажаданні: доўгія, доўгія годы жыццё і тварыць на страх ворагам, на карысць і шчасце народам вялікай сацыялістычнай радзімы, на карысць прыгнетаным народам капіталістычнага свету.

Няхай жыве наша сонечная Радзіма! Няхай жывуць герайчныя народы вялікага Савецкага Саюза!

Няхай жыве правядар і настаўнік, любімы друг і бацька — наш Юсіф Вісарыёнавіч Сталін!

ДЗЯРЖЫНСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГА г. МЕНСКА

УЧОРА НА АБ'ЯДНАНЫМ ПЕРАДВЫБАРЧЫМ СХОДЗЕ РАБОЧЫЯ, ІНЖЫНЕРЫ, ТЭХНІКІ І СЛУЖАЧЫЯ ШВЕЙНАЙ ФАБРЫКІ «КАСТРЫЧНІК», ВАГОНАРАМОНТНАГА ЗАВОДА ІМЯ МЯСНІКОВА, ЗАВОДА «УДАРНИК», ШЧОТАЧНАЙ ФАБРЫКІ ІМЯ КРУПСКАЙ, ШКЛОЗАВОДА «ПРОЛЕТАРЫЙ», ХІМФАРМЗАВОДА, МАЛОЧНАГА ЗАВОДА, БАЙЦЫ, КАМАНДЗІРЫ І ПАЛІТРАБОТНІКІ Н-скай ЧАСЦІ НАМЕЦІЛІ КАНДЫДАТАМ У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОЎНАГА САВЕТА БССР

Вячаслава Міхайлавіча МОЛАТАВА

Прыоўтнічале 7.000 чалавек.

5 гадзін вечара. Велізарны пляч імя Леніна залоніў шматлікімі натоўп. Над калонамі высока падняты партреты кіраўнікоў партыі і ўрада, палыхаць сляпы, арый лозунгі і транспаранты.

На аб'яднаны сход з'явілася 7 тысяч рабочых, інжынераў, тэхнікаў, служачых швейнай фабрыкі «Кастрычнік», вагонарамонтнага завода імя Мяснікова, завода «Ударнік», шчотачнай фабрыкі імя Крупскай, шклозавода «Пролетарый», хімфармзавода, малочнага завода, байцы, камандзіры і палітработнікі Н-скай часці. Ва ўсіх святочна настроі.

У прэзідыуме схода — старшыня Соўнаркома БССР тав. Кавалёў, старшыня оргбюро ЦВК БССР па Менскай вобласці тав. Кулагін, кіраўнікі партыйных і прафсаюзных арганізацый фабрыкі і заводаў, стаханавцы.

Сход адкрыў старшыня горавета тав. Ванеў. Першым слова ўзяў стаханавец швейнай фабрыкі «Кастрычнік» тав. Н. А. Шышко.

— Я, — гаворыць тав. Шышко, — ад імя калектыва рабочых, інжынераў, тэхнікаў і служачых чырвоаспасажнай швейнай фабрыкі «Кастрычнік» вылучаю кандыдатам у дэпутаты Вярхоўна-

га Савета БССР па Дзяржынскай выбарчай акрузе лепшага саратніка таварыша Сталіна, непахіснага барацьбіта за камунізм — главу савецкага ўрада Вячаслава Міхайлавіча Молатава.

Апошнія словы тав. Шышко пакрываюцца бурнай аваяты. З усіх канцоў пляшчы нясуцца гучныя прывітаньня вольцічы ў гонар правядара народаў, таварыша Сталіна і яго бліжэйшага саратніка таварыша Молатава.

Прапанову тав. Шышко гораца падтрымалі беспартыйныя інжынер вагонарамонтнага завода імя Мяснікова П. С. Сінькевіч, стаханавец завода «Ударнік» комсомолец Н. А. Мальчэўскі, настаўніца 25 сарадняй школы З. В. Ліхачова, малодшы камандзір Н-скай часці тав. Н. Е. Кірэйлаў.

Сход аднадушна прыняў пастанову аб вылучэнні кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Дзяржынскай выбарчай акрузе г. Менска старшыню Соўнаркома СССР тав. Вячаслава Міхайлавіча Молатава.

Пад бурныя, доўга незмаўкаючыя апладысы сход прыняў тэкст прывітаньня таварышу Сталіну і яго бліжэйшаму саратніку тав. Молатаву.

ПРАМОВА тав. Н. А. ШЫШКО

(Стаханавец-отоляр швейнай фабрыкі «Кастрычнік»)

Таварышы! Беларускі народ рыхтуецца да ўрачыстага свята — да дня выбараў Вярхоўнага Савета БССР. Беларускі народ упершыню будзе выбіраць Вярхоўны Совет сваёй рэспублікі на аснове Сталінскай Канстытуцыі, Канстытуцыі пераможцага сацыялізма, самай дэмакратычнай у свеце Канстытуцыі.

Таварышы! Толькі дзякуючы Вялікай Канстытуцыі сацыялістычнай рэвалюцыі ў нашай краіне назаўважылі знішчаны аковы капіталізма і пабудавана новая сацыялістычная дзяржава рабочых і сялян. Толькі дзякуючы правільнаму правядзенню ленінска-сталінскай нацыянальнай палітыкі, беларускі народ мае сваю дзяржаўнасць — Беларускае Савецкае Сацыялістычнае Рэспубліку.

Беларускі народ да дня выбараў свайго сацыялістычнага парламента прыходзіць з найвялікшым перамогам і ў ўсіх частках сацыялістычнага будаўніцтва. Беларусь — у мінулым заарпак і ўбогая краіна — пераварылася ў перадавую індустрыяльна-аграрную рэспубліку Савецкага Саюза.

Усім гэтым перамогам беларускі народ абавязан нашай слаўнай камуністычнай партыі, мудраму, дарагому другу беларускага народа Юсіфу Вісарыёнавічу Сталіну. Беларускі народ павінен яшчэ больш агуртавацца вакол Цэнтральнага Камітэта нашай партыі, вакол правядара і настаўніка савецкага пролетарыята таварыша Сталіна (апладысы) для канчатковага знішчэння трацкіска-бухарынскіх наймітаў, азвэрэлай банды фашызма, якія хацелі надзець ярома капіталізма на шыю беларускаму народу.

ПРАМОВА тав. З. В. ЛІХАЧОВАЙ

(Настаўніца 25-й сярэдняй школы)

Я падтрымліваю прапанову тав. Шышко аб вылучэнні кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі па Дзяржынскай выбарчай акрузе горада Менска таварыша Вячаслава Міхайлавіча Молатава. Тав. Молатаў с'яўляецца верным саратнікам і другам правядара ўсіх працоўных Юсіфа Вісарыёнавіча Сталіна, Вячаслаў Міхайлавіч, прауючы на пасту Старшыні Савета Народных Камісараў Саюза ССР, аддаваў і аддае ўсе свае сілы для перамогі камунізма, для шчасця працоўных нашай вялікай радзімы.

Я, як адзін з членаў велізарнай арміі настаўнікаў нашага Савецкага Саюза, адчуваю штодзённымі клопатамі таварыша Сталіна і таварыша Молатава аб людзях культуры і навукі, клопатамі, якіх і ў памяне не было ў часы царыз-

ма і сёньня ні ў адной з капіталістычных краін. Савецкае настаўніцтва беззаватна аддана свайму радзіме, савецкаму ўраду і камуністычнай партыі.

За ўсе клопаты аб работніках культуры, за няўсынную ўвагу і дапамогу культурнаму развіццю нашай краіны, вялікае дзякуй нашай камуністычнай партыі, правядару ўсіх працоўных таварышу Сталіну і главе нашага ўрада таварышу Молатаву.

Я заклікаю рабочых, работніц, інжынераў, тэхнікаў, урацоў, настаўнікаў, людзей навукі і культуры падтрымаць кандыдатаў таварыша Молатава Вячаслава Міхайлавіча ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР і аддаць за яго свае галасы ў дзень выбараў вярхоўнага органа нашай рэспублікі. (Апладысы)

ПАСТАНОВА

АБ'ЯДНАНАГА ПЕРАДВЫБАРЧАГА СХОДА РАБОЧЫХ, РАБОТНІЦ І СЛУЖАЧЫХ ЗАВОДАУ І ФАБРЫЦ, БАЙЦОУ, КАМАНДЗІРАУ І ПАЛІТРАБОТНІКАУ Н-скай ЧАСЦІ МЕНСКАЙ ПРАМЫСЛОВАЙ ВЫБАРЧАЙ АКРУГІ

Абмеркаваўшы пытанне аб вылучэнні кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР ад рабочых, работніц і працоўнай інтэлігенцыі, ад усіх выбаршчыкаў Менскай Прамысловай выбарчай акругі, — аб'яднаны перадвыбарчы сход рабочых, служачых, інжынерна-тэхнічных работнікаў машынабудаўнічага завода імя Варашылава, скурзавода «Большэвік», кандзіцёрскай фабрыкі «Комунарка», швейнай фабрыкі імя Крупскай, завода «Чырвоная зара», Аўтарамонтнай станцыі, МГЭС-2, спіртзавода, байцоў, камандзіраў і палітработнікаў Н-скай часці — усго ў колькасці 8.000 чалавек пастанаўляе:

1. Вылучыць кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Менскай Прамысловай выбарчай акрузе ад рабочых, работніц і працоўнай інтэлігенцыі акругі вернага вучня і саратніка Влэдзімера Ільіча Леніна, любімага

правядара народаў Савецкага Саюза, кіраўніка і арганізатара найвялікшых перамог сацыялізма, геніяльнага твораца самай дэмакратычнай у свеце Сталінскай Канстытуцыі, кіраўніка магутнай і горацы для ворагаў першай у свеце сацыялістычнай дзяржавы, асінавальніка савецкай дзяржаўнасці герайчынага беларускага народа — таварыша Сталіна Юсіфа Вісарыёнавіча, 1879 года нараджэння, члена ВПЦ(б), месцажыхарства — горад Масква, Крэмель.

2. Агульны сход у колькасці 8.000 чалавек просіць таварыша Сталіна даць сваю згоду балатарывацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі па Менскай Прамысловай выбарчай акрузе горада Менска ад рабочых, работніц і працоўнай інтэлігенцыі — выбаршчыкаў Менскай Прамысловай выбарчай акругі.



На перадвыбарчым сходзе Менскай-Дзяржынскай выбарчай акругі. Выступае рабочы швейнай фабрыкі «Кастрычнік» тав. Шышко, які прапанаваў вылучыць кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР таварыша Вячаслава Міхайлавіча Молатава.

### ДЗЯРЖЫНСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГА г. МЕНСКА

УЧОРА НА АБ'ЯДНАНЫМ ПЕРАДВЫБАРЧЫМ СХОДЗЕ РАБОЧЫЯ, ІНЖЫНЕРЫ, ТЭХНІКІ І СЛУЖАЧЫЯ ШВЕЙНАЙ ФАБРЫКІ «КАСТРЫЧНІК», ВАГОНАРАМОНТАЖА ЗАВОДА ІМЯ МЯСНІКОВА, ЗАВОДА «УДАРНІК», ШЧОТАЧНАЙ ФАБРЫКІ ІМЯ КРУПСКАЙ, ШКЛОЗАВОДА «ПРОЛЕТАРЫЙ», ХІМФАРМЗАВОДА, МАЛОЧНАГА ЗАВОДА, БАЙЦЫ, КАМАНДЗІРЫ І ПАЛІТРАБОТНІКІ Н-скай ЧАСЦІ НАМЕЦІЛІ КАНДЫДАТАМ У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР.

### Вячаслава Міхайлавіча МОЛАТАВА

#### ПРАМОВА тав. Н. А. МАЛЬЧЭЎСКАГА

26 чэрвеня — дзень выбараў у Вярхоўны Совет БССР — самы шчаслівы, самы радасны дзень для моладзі Савецкай Беларусі. У гэты дзень малая патрыяты прыводзіць да выбарчых урнаў і аддадуць свае галасы за лепшых людзей савецкай краіны, бяскожна аддана партыі Леніна—Сталіна, бяскожна аддана савецкай уладзе.

Мы будзем галасаваць за самы моцны, за небылы нідзе ў свеце сталінскі блок камуністаў і беспартыйных. Галасуючы за сталінскі блок, будзем галасаваць за вялікую партыю Леніна—Сталіна, за радасную, шчаслівую, цудоўную савецкую краіну.

Толькі савецкая ўлада, за якую мы з вамі будзем галасаваць, дала нашым юнакам і дэпутатам шчаслівае малодства.

У вялікім гістарычным дакуменце — у Сталінскай Канстытуцыі — запісаны залатыя словы найвялікшых прыхаваных савецкіх грамадзян: права на працу, права на адпачынак, права на асвету для ўсіх грамадзян савецкай рэспублікі. Перад шчаслівай савецкай моладдзю расчынены дзверы ва ўсе навучальныя ўстановы. Савецкая моладзь не ведае беспрацоўя, у той час як моладзь капіталістычных краін асуджана на галець і голад.

Тройкім праклятымі халонамі, найміты фашызма, трафісцка-бухарынскі і нацыянал-фашысцкія гуды халелі аларыя вытнечуючы Савецкую Беларусь ад браціх савецкіх рэспублік і ператварылі яе ў капіталістычную калонію. Але наша доблесная савецкая разведка на чале з верным саратнікам таварышам

### ПАСТАНОВА

#### АБ'ЯДНАНАГА ПЕРАДВЫБАРЧАГА СХОДА РАБОЧЫХ, РАБОТНІЦ, ІНЖЫНЕРАУ, ТЭХНІКАУ І СЛУЖАЧЫХ ФАБРЫКІ «КАСТРЫЧНІК», ЗАВОДА ІМЯ МЯСНІКОВА, «УДАРНІК», ШКЛОЗАВОДА «ПРОЛЕТАРЫЙ», МАЛОЧНАГА ЗАВОДА, ХІМФАРМЗАВОДА, ШЧОТАЧНАЙ ФАБРЫКІ, БАЙЦОУ, КАМАНДЗІРАУ І ПАЛІТРАБОТНІКАУ ДЗЯРЖЫНСКАЙ ВЫБАРЧАЯ АНУГІ ГОРАДА МЕНСКА

1. Абмеркаваўшы пытанне аб вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі ад рабочых, работніц, інжынераў, тэхнікаў і служачых фабрыкі «Кастрычнік», заводу імя Мяснікова, «Ударнік», шклозаводу «Пролетарый», малочнага заводу, хімфармазавода, шчотачнай фабрыкі і байцоў, камандзіраў і палітработнікаў Н-скай часці, уваходзячых у Дзяржынскую выбарчую акругу г. Менска, аб'яднаны перадвыбарчы сход у колькасці 7.000 чалавек аднадушна паставіў:

Вылучыць кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Дзяржынскай выбарчай акрузе горада Менска ад рабочых, работніц, інжынераў, тэхнікаў і служачых прадпрыемстваў і байцоў, камандзіраў і палітработнікаў, якіх знаходзяцца на тэрыторыі Дзяржынскай выбарчай акругі горада Менска:

1. Абмеркаваўшы пытанне аб вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі па Дзяржынскай выбарчай акрузе горада Менска ад рабочых, работніц, інжынераў, тэхнікаў і служачых прадпрыемстваў і байцоў, камандзіраў і палітработнікаў Н-скай часці, уваходзячых у Дзяржынскую выбарчую акругу горада Менска.

### МАСКВА, КРЭМЛЬ

#### таварышу МОЛАТАВУ

Сабраўшыся на аб'яднаны перадвыбарчы сход у колькасці 7.000 чалавек, мы, рабочыя, работніцы, інжынеры, тэхнікі і служачыя прадпрыемстваў, чырвонаармейцы, камандзіры і палітработнікі Дзяржынскай выбарчай акругі — шлем Вам, глебе савецкага ўрада, саратніку і другу вялікага Сталіна, сваё гарачае большавіцкае прывітанне. Аднадушным рашэннем вылучылі мы Вас кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР ад нашай выбарчай акругі і просім Вас даць сваю згоду балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай Рэспублікі.

У Вашай асобе камуністычная партыя і савецкі народ маюць непахіснага і палінага барацьбіта за камунізм. Вы з'яўляецеся бліжэйшым і верным саратнікам таварыша Сталіна. Вы разам з Леніным і Сталіным вялі барацьбу супроць усялякіх ворагаў народа, супроць трафісцка-бухарынскіх наймітаў фашызма, мадавалі магучасць большавіцкай партыі, яе адзіства, маршала-палітычнае адзіства савецкага народа вакол камуністычнай партыі, вакол вялікага Сталіна.

Гістарычны перамогі сацыялізма ў нашай краіне, запісаныя ў Сталінскай Канстытуцыі, несна звязаны з Вашым імем і Вашай шматгадовай работай на пасту Старшыні Савета Народных Камісарыяў Саюза ССР.

Не падлаючы рук, працуеце Вы над далейшым умацаваннем сацыялізма ў нашай краіне.

Беларускі народ да дня выбараў свайго сацыялістычнага парламента прыходзіць з найвялікшымі перамогамі па ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва. Магутнай і несапраўднай сілай стайць Савецкая Беларусь на заходняй граніцы з капіталістычным светам, вораг не зносе пераступіць яе граніцы.

Усім гэтымі перамогамі беларускі народ абавязан нашай камуністычнай партыі, дарогаму другу беларускага народа таварышу Сталіну і Вам, яе глебе савецкага ўрада.

### МОЛАТАЎСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГА гор. МЕНСКА

Учора на аб'яднаным перадвыбарчым сходзе рабочыя, інжынеры, тэхнікі, служачыя друкарні імя Сталіна, дрэваапрацоўчага заводу імя Молатава, заводу ланцугоў Галя, трамвайнага парка, работнікі Клінічнага гарадка і інш., а таксама байцы, камандзіры і палітработнікі Н-скай часці намяцілі кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР

### КЛІМЕНТА ЕФРЭМАВІЧА ВАРАШЫЛАВА



На перадвыбарчым сходзе Менскай—Молатаўскай выбарчай акругі, дзе кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР вылучан Клімент Ефрэмавіч Варашылава. Фото Грынько.

#### ПРАМОВА тав. Ф. І. ПЛЮШЧОВА

(Малодшы камандзір Н-скай часці)

Таварышы рабочыя, работніцы, студэнты і савецкія дзеці! Таварышы байцы, камандзіры і палітработнікі! Таварышы работнікі Чырвонай Арміі! Мы сабраліся сюды сёння, каб яшчэ раз прадэманстраваць сваю адданасць нашай вялікай вытнечуючай сацыялістычнай радзіме і беззаветную любоў да яе правядыра — камуністычнай партыі большавікоў і правядыра сусветнага пролетарыята таварыша Сталіна. (Бурныя апладысмэнты).

Прапоўня першай у свеце сацыялістычнай дзяржавы адчуваючы вялікія заваяванні і перамогі сацыялізма. Усё больш і больш павышаецца драбніцаў народаў нашай неслышняй радзімы. На нашай сацыялістычнай зямлі вырастаюць новыя гарады, заводы і фабрыкі.

Мы — байцы Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі — разам з усімі працоўнымі нашай краіны гэтыя вялікія заваяванні адчуваем у асяродку нашай доблеснай пераможнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі самалётамі, гарматамі, танкамі і галоўна — людзьмі — патрыятамі сацыялістычнай радзімы.

#### ПРАМОВА тав. В. М. БЯРКОЎСКАГА

(Рабочы-стахановец друкарні імя Сталіна)

Таварышы! Радасна, шчасліва і весела жыць наш свабодны беларускі народ, які на гэты момант сёння памешчыкаў і капіталістаў.

Беларуская ССР — роўнапраўны член сямі народаў вялікай, магучай савецкай сацыялістычнай дзяржавы — Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік.

У Вярхоўны Совет БССР мы навіны паслалі лепшых сямёў нашай радзімы, верных патрыятаў нашай магучай сацыялістычнай дзяржавы, непахісных барацьбітоў за справу Леніна—Сталіна.

І прапаўня вылучыць кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР па нашай Молатаўскай выбарчай акрузе дэпутата Вярхоўнага Савета Беларускай ССР ад Менскай гарадской выбарчай акругі народнага камісара абароны, першага маршала Савецкага Саюза Клімента Ефрэмавіча Варашылава, бо ён з'яўляецца лепшым саратнікам нашата любімага правядыра таварыша Сталіна. (Апладысмэнты).

І вылучаю кандыдатам таварыша Варашылава, бо ён з'яўляецца бясстрашным барацьбітом за вялікую справу Леніна—Сталіна, за вываленне працоўных і прыгнечаных мас усюго свету.

І вылучаю кандыдатам таварыша Варашылава таму, што ён разам з Леніным і Сталіным, пад іх кіраўніцтвам заўважылі і ўсёмоу бяспінасна грамілі ворагаў рабочага класа.

#### ПРАМОВА тав. А. В. ЛЯПЕШКА

(Рабочы-стахановец заво да імя Молатава)

Таварышы! З пачуццямі велізарнай радасці ўсё беларускі народ ідзе да дня выбараў у Вярхоўны Совет БССР. Нышнім светам расквіцела БССР — дзевяціна ленынска-сталінскай найвялікшай палітыкі. Там, дзе былі непахіснае бачыць, каласныя калі прыносіць вялікі ўраджай. Беларускі народ спявае радасныя песні пра сваё шчаслівае жыццё на сваёй роднай мовае. Сыны і дачкі беларускага народа вучацца ў дзесятках і сотнях вышэйшых і сярэдніх навучальных устаноў. Непазнавальным стаў кожны куток Беларускай зямлі.

Гэтых дасягненняў беларускі народ дабіўся пры падмогах рускага рабочага класа, пад кіраўніцтвам большавіцкай партыі і лепшага друга беларускага народа, нашата дарогага, любімага, вялікага правядыра народаў Іосіфа Вісарыявіча Сталіна. (Бурныя апладысмэнты).

Вось чаму беларускі народ у вялікай радасці аднадушна вылучае першым кандыдатам у Вярхоўны Совет БССР лепшага друга беларускага народа таварыша Сталіна (бурныя апладысмэнты) і яго бліжэйшых верных саратніках, членаў Палітбюро.

Ад імя калектыва рабочых, служачых, ІТР заводу імя Молатава і падтрымліваю вылучэнне кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР

#### ПРАМОВА тав. В. М. БЯРКОЎСКАГА

(Рабочы-стахановец друкарні імя Сталіна)

Таварышы! Радасна, шчасліва і весела жыць наш свабодны беларускі народ, які на гэты момант сёння памешчыкаў і капіталістаў.

Беларуская ССР — роўнапраўны член сямі народаў вялікай, магучай савецкай сацыялістычнай дзяржавы — Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік.

У Вярхоўны Совет БССР мы навіны паслалі лепшых сямёў нашай радзімы, верных патрыятаў нашай магучай сацыялістычнай дзяржавы, непахісных барацьбітоў за справу Леніна—Сталіна.

І прапаўня вылучыць кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР па нашай Молатаўскай выбарчай акрузе дэпутата Вярхоўнага Савета Беларускай ССР ад Менскай гарадской выбарчай акругі народнага камісара абароны, першага маршала Савецкага Саюза Клімента Ефрэмавіча Варашылава, бо ён з'яўляецца лепшым саратнікам нашата любімага правядыра таварыша Сталіна. (Апладысмэнты).

І вылучаю кандыдатам таварыша Варашылава таму, што ён пад кіраўніцтвам вялікага Сталіна загартаваў пераможную Рабоча-Сялянскую Чырвоную Армію, гатовую ў любую мінуту разграміць і знішчыць усяго ворага на той тэрыторыі, адкуль ён з'явіцца.

І заклікаю ўсіх выбаршчыкаў Молатаўскай акругі аднадушна вылучыць кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР Клімента Ефрэмавіча Варашылава ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. (Апладысмэнты).

Волю народа на чале ўзброеных сіл Савецкага Саюза паставіў лунанскі савецар, таленавіты палкаводзец таварыш Варашылава. Мы заўважым, што калі фашысцкія агрэсары адважыцца пасягнуць на міруную працу нашага вялікага народа, то мы ўсе, як адзін, станем у магучыя палкі Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі і пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна, пад адзінадушным таварышам Варашылава разгромім ворага. (Бурныя апладысмэнты).

Няхай жыць пераможны блок камуністаў і беспартыйных!

Няхай жыць наша магучая, пераможная партыя Леніна—Сталіна!

Няхай жыць наш любімы жалежны назоў абароны таварыш Варашылава! Няхай жыць вялікі маршал камунізма, наш любімы друг, бацька, правядыр і настаўнік таварыш Сталін!

#### ПРАМОВА тав. Ф. І. ПЛЮШЧОВА

(Малодшы камандзір Н-скай часці)

Таварышы рабочыя, работніцы, студэнты і савецкія дзеці! Таварышы байцы, камандзіры і палітработнікі! Таварышы работнікі Чырвонай Арміі! Мы сабраліся сюды сёння, каб яшчэ раз прадэманстраваць сваю адданасць нашай вялікай вытнечуючай сацыялістычнай радзіме і беззаветную любоў да яе правядыра — камуністычнай партыі большавікоў і правядыра сусветнага пролетарыята таварыша Сталіна. (Бурныя апладысмэнты).

Прапоўня першай у свеце сацыялістычнай дзяржавы адчуваючы вялікія заваяванні і перамогі сацыялізма. Усё больш і больш павышаецца драбніцаў народаў нашай неслышняй радзімы. На нашай сацыялістычнай зямлі вырастаюць новыя гарады, заводы і фабрыкі.

Мы — байцы Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі — разам з усімі працоўнымі нашай краіны гэтыя вялікія заваяванні адчуваем у асяродку нашай доблеснай пераможнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі самалётамі, гарматамі, танкамі і галоўна — людзьмі — патрыятамі сацыялістычнай радзімы.

#### ПРАМОВА тав. В. М. БЯРКОЎСКАГА

(Рабочы-стахановец друкарні імя Сталіна)

Таварышы! Радасна, шчасліва і весела жыць наш свабодны беларускі народ, які на гэты момант сёння памешчыкаў і капіталістаў.

Беларуская ССР — роўнапраўны член сямі народаў вялікай, магучай савецкай сацыялістычнай дзяржавы — Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік.

У Вярхоўны Совет БССР мы навіны паслалі лепшых сямёў нашай радзімы, верных патрыятаў нашай магучай сацыялістычнай дзяржавы, непахісных барацьбітоў за справу Леніна—Сталіна.

І прапаўня вылучыць кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР па нашай Молатаўскай выбарчай акрузе дэпутата Вярхоўнага Савета Беларускай ССР ад Менскай гарадской выбарчай акругі народнага камісара абароны, першага маршала Савецкага Саюза Клімента Ефрэмавіча Варашылава, бо ён з'яўляецца лепшым саратнікам нашата любімага правядыра таварыша Сталіна. (Апладысмэнты).

І вылучаю кандыдатам таварыша Варашылава таму, што ён пад кіраўніцтвам вялікага Сталіна загартаваў пераможную Рабоча-Сялянскую Чырвоную Армію, гатовую ў любую мінуту разграміць і знішчыць усяго ворага на той тэрыторыі, адкуль ён з'явіцца.

І заклікаю ўсіх выбаршчыкаў Молатаўскай акругі аднадушна вылучыць кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР Клімента Ефрэмавіча Варашылава ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. (Апладысмэнты).

Волю народа на чале ўзброеных сіл Савецкага Саюза паставіў лунанскі савецар, таленавіты палкаводзец таварыш Варашылава. Мы заўважым, што калі фашысцкія агрэсары адважыцца пасягнуць на міруную працу нашага вялікага народа, то мы ўсе, як адзін, станем у магучыя палкі Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі і пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна, пад адзінадушным таварышам Варашылава разгромім ворага. (Бурныя апладысмэнты).

Няхай жыць пераможны блок камуністаў і беспартыйных!

Няхай жыць наша магучая, пераможная партыя Леніна—Сталіна!

Няхай жыць наш любімы жалежны назоў абароны таварыш Варашылава! Няхай жыць вялікі маршал камунізма, наш любімы друг, бацька, правядыр і настаўнік таварыш Сталін!

#### ПРАМОВА тав. Ф. І. ПЛЮШЧОВА

(Малодшы камандзір Н-скай часці)

Таварышы рабочыя, работніцы, студэнты і савецкія дзеці! Таварышы байцы, камандзіры і палітработнікі! Таварышы работнікі Чырвонай Арміі! Мы сабраліся сюды сёння, каб яшчэ раз прадэманстраваць сваю адданасць нашай вялікай вытнечуючай сацыялістычнай радзіме і беззаветную любоў да яе правядыра — камуністычнай партыі большавікоў і правядыра сусветнага пролетарыята таварыша Сталіна. (Бурныя апладысмэнты).

Прапоўня першай у свеце сацыялістычнай дзяржавы адчуваючы вялікія заваяванні і перамогі сацыялізма. Усё больш і больш павышаецца драбніцаў народаў нашай неслышняй радзімы. На нашай сацыялістычнай зямлі вырастаюць новыя гарады, заводы і фабрыкі.

Мы — байцы Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі — разам з усімі працоўнымі нашай краіны гэтыя вялікія заваяванні адчуваем у асяродку нашай доблеснай пераможнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі самалётамі, гарматамі, танкамі і галоўна — людзьмі — патрыятамі сацыялістычнай радзімы.

#### ПРАМОВА тав. В. М. БЯРКОЎСКАГА

(Рабочы-стахановец друкарні імя Сталіна)

Таварышы! Радасна, шчасліва і весела жыць наш свабодны беларускі народ, які на гэты момант сёння памешчыкаў і капіталістаў.

Беларуская ССР — роўнапраўны член сямі народаў вялікай, магучай савецкай сацыялістычнай дзяржавы — Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік.

У Вярхоўны Совет БССР мы навіны паслалі лепшых сямёў нашай радзімы, верных патрыятаў нашай магучай сацыялістычнай дзяржавы, непахісных барацьбітоў за справу Леніна—Сталіна.

І прапаўня вылучыць кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР па нашай Молатаўскай выбарчай акрузе дэпутата Вярхоўнага Савета Беларускай ССР ад Менскай гарадской выбарчай акругі народнага камісара абароны, першага маршала Савецкага Саюза Клімента Ефрэмавіча Варашылава, бо ён з'яўляецца лепшым саратнікам нашата любімага правядыра таварыша Сталіна. (Апладысмэнты).

І вылучаю кандыдатам таварыша Варашылава таму, што ён пад кіраўніцтвам вялікага Сталіна загартаваў пераможную Рабоча-Сялянскую Чырвоную Армію, гатовую ў любую мінуту разграміць і знішчыць усяго ворага на той тэрыторыі, адкуль ён з'явіцца.

І заклікаю ўсіх выбаршчыкаў Молатаўскай акругі аднадушна вылучыць кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР Клімента Ефрэмавіча Варашылава ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. (Апладысмэнты).

Волю народа на чале ўзброеных сіл Савецкага Саюза паставіў лунанскі савецар, таленавіты палкаводзец таварыш Варашылава. Мы заўважым, што калі фашысцкія агрэсары адважыцца пасягнуць на міруную працу нашага вялікага народа, то мы ўсе, як адзін, станем у магучыя палкі Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі і пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна, пад адзінадушным таварышам Варашылава разгромім ворага. (Бурныя апладысмэнты).

Няхай жыць пераможны блок камуністаў і беспартыйных!

Няхай жыць наша магучая, пераможная партыя Леніна—Сталіна!

Няхай жыць наш любімы жалежны назоў абароны таварыш Варашылава! Няхай жыць вялікі маршал камунізма, наш любімы друг, бацька, правядыр і настаўнік таварыш Сталін!

Няхай жыць наш любімы жалежны назоў абароны таварыш Варашылава! Няхай жыць вялікі маршал камунізма, наш любімы друг, бацька, правядыр і настаўнік таварыш Сталін!

# АВАРИЯ САМАЛЁТА „Н-212“

МАСКВА, 19 мая. 18 мая самалёт «Н-212», які вяртаўся з зямлі Францыі Юсифа, падляцеў аварыю пры ўзлёце з аэрадрома паблізу Архангельска. Самалёт пільтаваўся лётчыкам тав. Глушчанка. На борту «Н-212» знаходзіліся начальнік авіяграды тав. Бабушкін, камандзір самалёта тав. Машкоўскі і іршыя — усяго 16 чалавек. Негэрадна пасля ўзлёту алмовіў адзін з матараў, паказалася полымя. Пилот накіраваў самалёт на пасадку. Пасля ўдару аб зямлю самалёт зноў узмыў у паветра, упаў у раку, дзе праз некалькі мінут затануў.

Пры катастрофе загінулі: Герой Савецкага Саюза М. С. Бабушкін, інжынер І. Г. Жутоўскі, урач экспедыцыі

Е. М. Росель і механік К. А. Гурскі. Целы апошніх двух яшчэ не абнароўваны вадаазамаі.

Астатнія ўдзельнікі палёту атрымалі раненні. Ім неадкладна аказана медыцынская дапамога. Стан іх адвальняючы.

Для расследавання прычын аварыі на месца выехаў намеснік начальніка Галоўнаўчэбморшляху тав. Швэлёў.

Совет Народных Камісарыяў СССР паставіў прыняць пахаваанне загінуўшых удзельнікаў экспедыцыі на кошт дзяржавы і забяспечыць іх семі пенсіяй у павышаным размеры.

Пахаваанне адбудзецца ў Маскве. Аб імя пахавааня будзе аб'яўлена асоба. (БЕЛТА).

# ПАЧЭСНАЕ ПРАВА

Зусім неспазнавальным зрабілася май жыццё. Уступіўшы ў калгас, я знайшла радаснае і заможнае жыццё. Гэта натхніла мяне на барацьбу за высокі ўраджай, за далейшы рост вытворчасці калгаснікаў. У 1938 годзе мяне, як лепшую работніцу калгаса, вызначылі званняй на ільну. Я адразу ж шырока разгарнула падрыхтоўчыя работы і ў 1937 годзе змагла дабіцца з рэкорднай ўчастка ў 2 гектары па 10,2 цэнтнера ільнасця і па 30 цэнтнераў ільнатрасы. Гэта быў выдатны ўраджай. Агульна па калгасу ўраджай ільну быў значна ніжэйшы.

Гэтых вынікаў я дабілася дзякуючы ўмеламу спарыстанню ўсіх відаў арганічных угнаенняў і спалучэння з мінеральнымі, дзякуючы добрасумленнаму выкананню ўсіх агра-тэхнічных правіл.

Маё экспанаты па ільну зацверджаны выстававым камітэтам Беларусі на Усеагульнае сельскагаспадарчае выстаўку, якая адбудзецца ў Маскве. Каб адстаяць пачэснае права ўдзелу ў выстаўцы, я ў гэтым годзе абавязалася дабіцца на рэкордным участку ў 2 гектары не менш як па 12 цэнтнераў ільнасця і па 36 цэнтнераў ільнатрасы.

Гэтыя абіяніны абгрунтаваны. Я сама і калгасніцы майго звання Успенія Жарнасек, Варвара Каліда, Ганна Жарнасек і Фёкла Жарнасек усю зіму

збіралі пюпел і курныя памёт. Як толькі снігоў снег мы адразу ж узнялі за апрацоўку глебы на сваім участку. Пад лён мы ўнеслі 5 цэнтнераў пополу, 4 цэнтнеры суперфасфату, 2 цэнтнеры калійнай солі, 1 цэнтнер аміячнай селітры і 2 цэнтнеры курнага памёту на кожны гектар. Апрача гэтага мы правядзем двухразовае падкормку аміячнай селітрай, гноевай жывай і калійнай соллю. У частак быў узяран яшчэ на зіму (папярэднік канюшынішча). Вясной, у часе баранавання, мы сабралі і спалілі ўсе карышлівыя пусцеўзеля, сабралі ўсю дзярніну. Пасеў правялі заранне — да 25 красавіка.

На участку ўжо з'явіліся дружныя чыстыя ўсходы. Праз некалькі дзён мы правядзем першую праполку, а потым рыхленне матыгамі. Мы ўпэўнены, што добрасумленнае выкананне ўсіх агра-тэхнічных правіл у часе сяўбы і добрых доглядаў за ільном бесспрэчна забяспечыць нам атрыманне высокага ўраджаю.

Калгаснікі нашага калгаса і калгасніцы майго звання гаварылі пра нас, казачы ўсім саюзам, каб мы змаглі паказаць усяму Саюзу сваё заможнае і шчаслівае жыццё.

Анолія Мяснішчына ЖАРНАСЕК, званняй па ільну калгаса «Чырвоная Забалочка» Лепельскага раёна.

# НЕ ЧУВАЦЬ ВЫСТАЎКОМА НАШАГА РАЁНА

За вялікія дасягненні ў справе вырощвання каучукавыя культуры коўсагызга наш калгас зацверджан экспанатам на Усеагульнае сельскагаспадарчае выстаўку. Для мяне і для ўсіх калгаснікаў гэта вялікі гонар і радасць, заваяванне добрасумленнага працы.

У нашым калгасе выраста першыя стаханавыя коўсагызга Ліза Якубіцкая і Ефрасія Палковіч. Яны з'яўляюцца піянеркамі па вырощванні коўсагызга ў нашай рэспубліцы. Лепшыя ўзоры коўсагызга атрыманы іхнімі рукамі. Ефрасія і Ліза заўсёды працавалі высокакачэсна і нормы выпрацоўкі выконвалі не менш як на 200—260 процантаў.

Самыя высокія ўраджай коўсагызга па Беларусі атрыманы ў нашым калгасе. У 1937 г. з аднаго гектара мы атрымалі 2300 кілаграмаў карення і 20 кілаграмаў насення, а што калгас атрымаў больш 4000 рублёў даходу. Гэта натхніла нас працаваць яшчэ лепш і больш арганізавана.

У 1938 г. маё званне па пасеве коўсагызга змагасца за атрыманне 3 тыс. кілаграмаў карення і 50 кілаграмаў насення з аднаго гектара. За прададзены прадукцыю коўсагызга можна атрымаць не менш як па 2 р. і 50 кап.

на калгасны працадзень. Усе ўмовы для гэтага ёсць.

Мне хочацца сказаць некалькі слоў аб выстававым камітэце нашага раёна. Наогул, ці ёсць ён у нас — я не ведаю. Не ведаюць аб існаванні выстаўкома і іншыя калгаснікі. Ні аднаго разу не прывязалі прадстаўнікі выстаўкома ні ў наш, ні ў іншыя калгасы. У выніку дрэннай работы выстаўкома оспаслаборнітва за права ўдзелу ў выстаўцы па раёну не разгорнута. Многія калгаснікі нават не ведаюць умоў прадстаўлення на выстаўку сваіх экспанатаў.

Сваімі сіламі мы распрацавалі правілы ўдзелу на выстаўцы. Калгаснікі і калгасніцы нашага калгаса ведаюць, што гэтае ганаровае права можна заваяваць толькі высокімі ўраджаямі на калгасных палях, барацьбой за заможнае жыццё калгаснікаў.

З выключным удзелам мы зараз працуем на палях. Кожны кушэк, кожную расліну коўсагызга мы беражэм, як вясніну вока. Ужо да гэтага часу мы правялі рыхленне міжрадкаў, заканчваем праполку. Мы ўпэўнены, што ганаровае права ўдзелу ў выстаўцы захаваем за сабой.

Рэман Антонавіч ЯКУБІЦКІ, званняй калгаса «Піцігодка», Смалевіцкага раёна.

# ПАРТЫІНАЕ ЖЫЦЦЁ НА ГАРАДСКІХ І РАЁННЫХ ПАРТКАНФЕРЭНЦЫЯХ СТАЛІНСКІ РАЁН (г. Менск)

Большыя Менскага Сталінскага гарэдня прышлі да сваёй трэцяй партканферэнцыі ўзабагачаючы значным вопытам арганізацыйнай і палітычнай работы.

Вялікая работа прароблена па выкарчаванню трапкісна-бухарынскіх і нацыяналі-фашысцкіх баваўтаў — наймаўтэй заможных разведка.

Аднак, трэба спыніцца на недахопах у рабоце Сталінскага райкома. Аб іх мала і ў самых агульных рысах гаварыць у справядлівым дакладзе сакратара райкома тав. Смолер.

Ачышчаючы свае ралы ад варожых людзей, асобна партарганізацыі пусцілі рал сур'бных памылак пры выключэнні камуністаў з партыі. Не ўлік гэтых памылак і райком КП(б)Б, які паддаваўся перастрахоўчым настроям.

Рал выступаўшых дэлегатаў — т. Герасімчык, Нахмановіч, Казіміраў і інш. — гаварылі аб тым, што трэба ўменш

правільна спалучаць большэвіцкую чыстасць да нашых кадраў з вострай большэвіцкай пільнасцю да ворагаў народа, якія ішчэ дзе-ні-дзе на падпрыемствах, ва ўстановах, замаскаваўшыся, прадаўжаюць сваю шкодную работу.

Асабліва разкай крытыцы з боку дэлегатаў падвергнуў райком партыі за зусім слабую ўвагу прапрыемствам, развіццю стаханавскага руху.

На заводзе імя Кірава ў сувязі з падрыхтоўкай да выбараў у Вярхоўны Совет БССР, — гаворыць т. Лібан, — узнялася на вышэйшым ступені хваля вытворчага энтузіязма. Рабочыя паказваюць бліскучыя ўзоры работы. Райком не падківаўшы, не дапамог партарганізацыі яшчэ шырэй разгарнуць хваля гэтага энтузіязма.

— Тое-ж самае можна сказаць і аб заводзе імя Варашылава.

Тав. Лібан пры аб'яўленні дэлегатаў канферэнцыі заявіў:

— Менш сядзіце ў кабінетах, вучыцеся ў кіраўнікоў партыі, спускаецеся ў нізкі, дапамажыце ў нашай рабоце і мы даб'ёмся яшчэ большых перамог, а вы набярэце вопыту для далейшай сваёй работы.

Выступаўшыя вельмі моцна крытыкавалі работу райкома за адсутнасць левянага кіраўніцтва камсамолам.

Сталінскі райком ядна больш 3.000 членаў камсола. Сярод іх ёсць рал выдатных левянаў, паказваючых бліскучыя ўзоры работы. Але разам з гэтым работа сярод камсола выдзецца з руху вон дрэнна.

Вельмі сур'бна крытыкавалі дэлегаты партканферэнцыі гарком партыі тое, што ён ухіліўся ад кіраўніцтва пярвічным партыйным арганізацыям, аддаў іх на волю рабінным партыйным арганізацыям, якія таксама не адчувалі патрэбнай партыйнай дапамогі ад гаркома.

З заісаўшыхся ў спрэчкі 59 дэлегатаў выступіла 40.

П. В. КАЗЕЛЕЦКІ.

(БЕЛТА).

# МАГІЛЕЎ

МАГІЛЕЎ, 19 мая. (Спец. нар. «Звязды»). 18 мая адкрылася другая магілеўская гарадская партканферэнцыя. На канферэнцыі прысутчылі 274 дэлегаты з рашаючым голасам і 38 з дарадчым.

Па дакладу сакратара парткома тав. Шуба разгарнуліся ажыццэвыя спрэчкі. Выступаўшыя ўжываюць недаходы работы гаркома партыі.

Тав. Альшугер крытыкаваў гарком за дрэннае кіраўніцтва пытаннямі гаспадаркі.

Інструктар парткома чыгуначнага вузла Рыскіна гаварыла аб адсутнасці дапамогі новым партыйным работнікам, якія прышлі да кіраўніцтва.

Таварыш Рыскіна падвергнуў разкай крытыцы і работу начальніка падкадэда дарогі Цвяткова. Ён на вузле быў за год толькі два разы.

— Я малоды партработнік, сакратар парткома працую толькі 4 месяцы, — гаворыць тав. Гіштытэй. — Вопыту я не меў. З'явілася-б, што такія, як я, інструктары гаркома павінны аддаваць максімум увагі. Але гэтага не было.

Аб адсутнасці дапамогі новым партработнікам гаварыў тав. Шайнтоў.

Выступаўшыя падвергнуў разкай крытыцы работу культуры Гольдзіна і прапагандаў за недастатковае кіраўніцтва і дапамогу ў паставішч партыйнай прапаганды ў гародзе.

Трэба азначыць, што ў першы дзень канферэнцыі спрэчкі праходзілі не на высокім палітычным узроўні. Выступаўшыя крытыкавалі вельмі няшмала. І толькі сёння крытыка набыла востры і большэвіцкі характар.

У працесе работы партканферэнцыя аднадушна паслала ірмвэталюскае тэлеграму правадзю народнаў таварышам Сталіну.

С. ЛАСНЕУСКІ.

# ВАРАШЫЛАЎСКІ РАЁН (гор. Менск)

Учора ў клубе работнікаў дзяржаўнага гандлю адкрылася трэцяя партыйная канферэнцыя Варашылаўскага раёна. Выбары кіруючых органаў канферэнцыі праходзілі арганізавана.

Пад бурны, доўга неамаўчваючы ацэнкамі і воклічы «ўра» канферэнцыя аднадушна выбрала ў гароны прэзідыум таварыша Сталіна, членаў Палітбюро і тт. Дзімітрава, Тальмана і Хозе Дыяса.

Канферэнцыя пачала сваю работу са спазненнем на адну гадзіну. Партарганізацыя выбрала ўсіх дэлегатаў з рашаючым голасам 243 чалавекі, з'явіліся на канферэнцыю 212. Аслутнічалі, па ўважлівых прычынах, 22 і па невядомых прычынах — 9 чал.

Гомель, 19 мая. (Спец. нар. «Звязды»). 18 мая на рашчым пасяджэнні канферэнцыі заслухана заключная прамова сакратара гаркома тав. Кургана, у якой ён прызнаў крытыку гаркома выступаўшымі дэлегатамі зусім правільнай.

Канферэнцыя прыняла разгорнутую паставу па справядлівым дакладу гаркома. Палітычная лінія гаркома прызнана правільнай і практычна дзейнасьць адвальняючай.

Канферэнцыя зацвердзіла даклад малдлаўшай камісіі. На канферэнцыі прысутчылі 282 дэлегаты з правам галасавання і 53 з правам дарадкага галасавання. Сярод іх: 194 работчы, 24 сяляны і 64 служачыя. У складзе дэлегатаў — 108 жанчыны.

Апошнія два пасяджэнні былі прысвечаны абмеркаванню кандылатуры ў склад членаў гаркома партыі.

# ГОМЕЛЬ

Гомель, 19 мая. (Спец. нар. «Звязды»). 18 мая на рашчым пасяджэнні канферэнцыі заслухана заключная прамова сакратара гаркома тав. Кургана, у якой ён прызнаў крытыку гаркома выступаўшымі дэлегатамі зусім правільнай.

Канферэнцыя прыняла разгорнутую паставу па справядлівым дакладу гаркома. Палітычная лінія гаркома прызнана правільнай і практычна дзейнасьць адвальняючай.

Канферэнцыя зацвердзіла даклад малдлаўшай камісіі. На канферэнцыі прысутчылі 282 дэлегаты з правам галасавання і 53 з правам дарадкага галасавання. Сярод іх: 194 работчы, 24 сяляны і 64 служачыя. У складзе дэлегатаў — 108 жанчыны.

Апошнія два пасяджэнні былі прысвечаны абмеркаванню кандылатуры ў склад членаў гаркома партыі.

# УКАЗ

ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА ССОР АБ УЗНАГОРДЖАННІ ТАВ. ДЖАМБУЛА ДЖАБАЕВА ОРДНАМ ЛЕНІНА

У сувязі з 75-гадовай творчай дзейнасцю ўзнагародзіць народнага песняра Казахстава таварыша Джембула Джабаева ордэнам Леніна.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Совета СССР М. КАЛІНІН, Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Совета СССР А. ГОРКІН.

Масква, Крэмль, 19 мая 1938 г.

# ДЖАМБУЛ

(ДА 75-ГОДДЗЯ ТВОРЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ)

Жыццё Джембула падобна на лягенду.

Дзяцінства яго прапачка ў тыя часы, калі ў Расіі было яшчэ ў поўнай сіле прыгоннае права, а ў каланіяльным Казахстане існаваў гандаль рабамі... Пяцяр нарадзіўся ў 1846 годзе ў юрце бедыяка-нандраўніка і быў названы Джембулам па імені гары, якая знаходзілася непаладуку.

Па бяскраднаму, пустому стэпу бепрытульна вандравалі казахі, якія жылі старажытным, патрыярхальным бытам. Велізарны поўдні народ вандраўнікоў-жывёлаводаў жабраў пал палвойным прыгнечам — рускага парызма і казахскіх багацель. Улапалішкі тысячы і дзесяткі тысяч гадоў жыцця, гавары і старажытныя ролаў, старажыны баі (багацель) былі гаспадарамі стэпу, яго закондаўцамі, яго суддзямі. У стэпу не было пісаных законаў, ён жыў звычаямі сёвай старыні і колэй кучкі багацель. У руках мусульманскага духавенства знаходзіўся карав, неараумельны непісьменнаму народу, але пахоўшы яго ўсімі страхамі пекла.

Казахскія баі, мусульманскае духавенства, рускія прамыслоўчы-каланізатары, жылдзія і праставы — усе яны знаходзілі агоньшчыю моцу, калі трэба было даць абраць, ашукваць народ.

Ягой наўгаснай жыццёвай сілай, якой вылідай душой, якой прарочаскім атымзімам павінен быў валодаць гэты народ, калі і ў такім жыцці ён усюды наоўв у сабою песню, насіў казку, насіў павучую дому, пал якую спакоя вясюў спявалі казахскія сказальнікі!

Добры пясняр-паэт, які выконваў пад музыку ўнасныя вершы, быў у стэпу вядомым чалавекам, жалым гасцем у кожнай юрце, любімцам народа. І такіх паэстаў — «акнаў» было нямяла. Недабра старыны герой многіх казахскіх легенд — гэта пясняр Асан Кайгы, стэпавы дон-Кіхот, які абышоў увесь



свят у пошуках абававанай зямлі для беднякоў.

Гісторыя жыцця Джембула — гэта гісторыя жыцця яго народа за тры чвэрці века.

Малоды акын вандраваў па бяскрайнаму стэпу і па камяністых сцягах з песнямі аб пясняр долі казаху, аб жабрацтве, аб несправядлівасці, аб пошуках лепшай долі.

«Я встretил в седле своей жизни рассвет. Была моя кляча худая, как скелет. Шаталась она — и степной ветерок сумел бы свалить ее с ног».

Смерць друга, нараджэнне даіцаі, знявага бедняка баем, мянцель, пагубіўшы атару авечак, джут (галалей, які пазабуўляў жывёлу корму), павадка, помета пастуха багацель, адабраўша му ў яго нявесту, — бэаліч такіх падзей знаходзілі адлюстраванне ў пэнях, складаліся Джембулам. Часамі ён

дэбрака ўваходзіў у выкрываўчай пёскай у байскую юрту — і ён баяліся яго, таму што вострае слова Джембула аблятала стэй, як вепер.

Джембул быў заўбеды в народам. Якая сіла сэрца патрэбна для таго, каб так спяваць і столькі спяваць не стамляючыся!

Непасільным, пяснікім і бессправетным было жыццё казаху-кедзель. «Казахі вымаюць ад туберкулёза, ад бруду і проста ад лішнённаў», — спавіна казаставалі буржуазныя гісторыкі.

55 год было Джембулу, калі да яго прышла старасць, і ля ігалоў яго беднага ложа, здавалася, устала смерць. Жыццё, поўнае найвышэйшага напружання, не прайшло дарэмна: голас яго аслаб, дыханне стала цяжкім. Ён хадаў, абалпрачыўся на палку. Заветная добра стала заналта цяжкай для стомленых рук.

«Я агасаў, бясільны спяваць добрыя песні», — успамінае Джембул аб тым, што было 37 год таму назад... Калі-ж ён заспяваў зноў?

«... Толькі талы, калі казахі паўсталі супроць белага пара, я праспяваў некалькі песень, і іх палхалі стэй», — адказвае Джембул.

Тяж магло быць толькі з пэтам, у чым гурдзіх б'епа сэрца яго народа, у чым жылах п'ячэ кроў народа, чый лёс звязан з лёсам народа кроўнай, непарушнай сувязю.

71 год споніўся Джембулу, калі для яго настала другое юнагтва, другая вясна. Імя гэтай вясны — совешкая ўлада.

«Когда я, как снег Ала-тау, стал сед. Узнал я счастливое слово «Совет» — Пришла в моей жизни вторая весна. Прекрасна, свежа и ясна».

Народ, які, эвалася, вычарпаў свае сілы ў няўдалых паўстанцкіх супроцьбаў, супроць парызма; народ, забіты, запыканы і выміраўшы, раптам знашоў у сабе небывалую сілу. Ён гуздаў, м'стаў на абарону сацыялістычнай рэвалюцыі, супроць белагардзейскіх баваў, супроць кулакоў — і рускіх і казахскіх, супроць духавенства, супроць адрадыстаў — контррэвалюцыйных на чынялістаў алаш-ардынаў.

Гэтую сілу ўдхнула ў казаху рэвалюцыйная Расія, рускія пролетарыят, вялікая партыя Леніна — Сталіна. Фрунзе вёў Чырвоную Армію на вызваленне Казахстава. За Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміяй пайшлі баястрыя арды рэвалюцыйных казахуў.

Народ перамог, і для яго пачалося новае жыццё. Усё, што было раней — многія стагоддзі рабства, дзікасці і пемры, кадула ў вечнасць.

Дваццаць год мінула з таго часу, як вялікі казахскі паэт Джембул стаў малодым, нібы нарадзіўшыся занова. Гучна грмыць на ўвесь Саюз яго голас, які аджукаецца на кожную падзею нашага жыцця. Гэты голас падобны на шум вясновага патоку, калі Джембул гаворыць аб сваёй бязмежнай любві да сваёй радзімы, да вялікіх правядзюў вызваленых народаў — Леніна і Сталіна.

Джембул добра памятае, адкуль прышло шчасце да казаху, што прынёс ён народу. Стары паэт няшпінна напамінае сваім слухачам аб вялікім рускім народзе, які па-брацку дапамог кедзям-казахам, аб вялікай партыі большэвікоў, аб правядзюў народаў Сталіне.

«Крчу я ветрам, что бужут в листьях, Шенчу я ручью, что бормочет траве, Прощу лебелей, что плынут в синеве — Снесите привет мой Москве!»

Джембул горача аджукаецца на ўсе вялікія падзеі, якія адбываюцца ў краіне. Ён — агітатар за калгасы, ён прапагандаст на выбарах у Вярхоўны Совет, ён — апявалічкі герояў-лётчыкаў і палітрыхі, ён — баявы залявал Чырвонай Арміі, ён — апавядальнік аб пяснікі мінулым, ён — правядзюў камуністычнага будучага.

Крыніца народнай творчасці невычарпальны, і той, хто кроўна звязан з народам можа рабіць пуды творчага герояства. У выдатнага казахскага акына Джембула малодзе пакаленне будзе гучыцца душэўнай стойкасці і любві да жыцця. Паэты будзюў вучыцца ў яго янасці розуму і палхасці сэрца.

А. АДАЛІС.

# НА ФРАНТАХ У ІСПАНІ

УСХОДНІ (АРАГОНСКІ) ФРОНТ

Згодна паведамлення іспанскага міністэрства абароны ад 17 мая, атакі мяцежнікаў у Сільверыю, на поўнач ад Маскеруэла, былі поўнасьцю адбіты рэспубліканцамі, якія пры гэтым захапілі значную колькасць ваеннага снаражэння і ўваі палонных, у тым ліку трох афіцэраў.

У сектары Міжземнаморскага ўзбярэжжа рэспубліканскія войскі занялі Энканос Мас дэ Эндоса, Мас Серапэла і Туэмбарубіа.

Рэспубліканцы збілі два фашысцкія самалёты, якія абстрэльвалі з кулямі рэспубліканскія пазіцыі.

У сектары Трэмпя (на поўнач ад Лорыды), 18 мая рэспубліканцы поўнасьцю адбілі атакі мяцежнікаў і нанеслі ім велізарныя страты.

# НОВАЯ ДАМАТАННІ МУСАЛІНІ

ПАРЫЖ, 17 мая. (БЕЛТА). Ніяк у газэце «Се суар» піша, што пасля таго, як французскі міністр замежных спраў Боуэ ў Жэневе беагаворачна падтрымаў англійскую павішчу па абліскаму пытанню, Мусаліні ў працесе перапрашанні франка-італьянскіх перагавораў нечакана высювае ўмову, якую ён не асмелься прагавіць Англіі: франка-італьянскі дагавор павінен быць абумоўлен згодай Францыі на тое, што адзіным вырашэннем іспанскай праблемы з'яўляецца перамога генерала Франка. Іншымі словамі Мусаліні гатуе на пагадненне на пытаньнях Міжземнага мора і Паўночнай Афрыкі, але пры ўмове, калі Францыя прыбодзе ад палітыкі неўмяшання да прыняцця інтэрвенцыі.

# КАНЦЭНТРАЦЫЯ ПОЛЬСКІХ ВОЙСК НА ЧХАСЛАВАЦКАЙ ГРАНІЦЫ

ПАРЫЖ, 19 мая. (БЕЛТА). Газэце «Эўр» паведамляе, што ў сілу абавязання, дадзенага Гітлеру польскім міністрам замежных спраў Бекам, зараз адбываецца канцэнтрацыя польскіх войскаў каля чэхаславацкай граніцы.

# ЯПОНСКІ СТАЎЛЕНІК ЯН ЧОН-ДАНЬ ПЕРАЙШОЎ НА БОК КІТАЙСКАГА УРАДА

ХАНЬКОЎ, 18 мая. (БЕЛТА). Ян Чон-дань — былы камандуючы оторагнага японскага вавеншчына корпуса па «падарыманню міру» ў пранішчых Хэбэй і Чэхар — перайшоў на бок кітайцаў. У тэлеграме, якую ён паслаў цэнтральнаму ўраду, гаворыцца: «2 тымічкі салдат пад маім камандаваннем і я чакаю загалу вярхоўнага лідэра Чан Кай-шы для выступлення супроць японцаў». Перш чым перайсці на бок цэнтральнага ўрада, гэты корпус паў на японскія гарнізоны ў Лінмінгуане і Ванхуабао і перайоў японскі камандзіраў і дарадцаў.

# УЗДЫМ ЗАБАСТАВАЧНАГА РУХУ У ПОЛЬШЧЫ

ВАРШАВА, 18 мая. (БЕЛТА). На шахце «Шчасце Лужан» ў Шопеніцы (Верхняя Сілезія) успыхнула забастоўка гарнякоў у сувязі з затрыманнем дырэкцыйнай шахты належачай рабочым зарплата. Вастуочныя занялі шахту. У Варшаве успыхнула забастоўка на металургічным заводзе Гейслера. Рабочыя патрабуюць выканання дырэкцыйнага заводу калектыўнага дагавора.

Як паведамляе газэце «Нова р